

Марк Харытонаў пытается: пра што фільм, на-  
вешта аўтару спатрэбіць Кафка? — А навешта пісаў  
свае творы сам гэты “графаман”, “шэрэа мышаня”  
(такім лічыл Кафку яго сучаснікі)? І другое контрпра-  
танне: пра што наша жыщё? Навешта здараецца з  
намі тое, што здараецца — у прыватнасці, сёлета? Хто-  
небудзь ведае адказ? Асабіста я — не, і Сяргей Масла-  
бойшчыкав, відаць, таксама. Дый пакутлівая спроба  
самога Франца Кафкі прабіцца да загадкавага сэнсу  
жыцця была асуджана на няўдачу. Памятаце — “ся-  
джу з пустымі рукамі”? Можа, таму ён і спатрэбіўся  
нам цяпер, што хлусі менш за іншых?

Даўно мінулі часы, калі пісьменнікі ўсё разумелі,  
тлумачылі, цвёрда ведалі, дзе напаткаюць нас рай і  
пекла і ў канцы якога тунеля маячыць свято. Дый з  
класічнымі настаўнікамі жыцця ўсё не так проста. У  
дзённіках Талстога сустракаюцца надзвычайныя па-  
шырасці і душэўнай пакуце прызнанні: учора ўвеча-  
ры яму, маўляў, ўсё здавалася поўным сэнсу, боскай  
прысутнасці, а сёняня прачніча — і нічога... Пуста. Як  
яму было ў такія раніцы знаходзіць чартовыя бяссп-  
речныя адказы на “апошнюю запытанні” — надаваць  
целу і почырку величную паставу прарока?..

Татальннае сумненне часам больш плённае за та-  
тальную веру, а іронія больш літасная, чым сур’ёз-  
насць. Калі ўжо чагосьці на самай справе трэба сце-  
рагчыся заўсёды, дык гэта хлусні самому сабе: “Нам  
здряжвае фальш у души, а не зламыснік”.

Дый ці не перабольшаеца наша разгубленасць?  
Я асабіста ведаю Сяргея Маслобойшчыкава — гэта  
чалавек з рэдкім унутраным парадкам. Хаос у фільме  
дакладна спраектаваны і выбудаваны, нічога выпад-  
ковага ў кадры няма. Ведаю іншых маладых украінскіх  
мастакоў — тых самых, што гарэзічалі ў “прасторы  
культурнай рэвалюцыі”: разумныя, адукаваныя, ве-  
даюць мовы, умеюць зарабляць гроши. Яны маюць  
больш унутранага спакою і пачуцця ўласнай годнасці,  
чым было ў майто пакалення ў іх узросце. Кідаеца ў  
вочы атмасфера абсалютнай раскаванасці і весялосці  
на “тусоўках”, умение густоўна апранацца, ладзіць  
прыемнае застолье. Адзінае, чаго няма, дык гэта раз-  
губленасці.

Рызыкну зрабіць нясціплае прызнанне: асабіста для  
меня не менавіта ў гэтыя цымяныя гады многія рэчы на-  
рэшце пасталі на свае месцы, і цяпер я здагадваюся,  
дзе сярод іх і маё ўласнае месца.

Хто ж спрачаеца — так, крызіс ідэі, так, духоў-  
ны вакум у грамадстве, так, пяжка і складана жыць...  
Але ці так ужо на самай справе дрэзіна зависнуць на  
нейкі час у пустечы, без апрышча на міфалагічныя  
тры кіты марксізму-ленінізму або іншыя “адзіна пра-  
дзівія” сістэмы светапогляду — і зірнуць на божы свет  
быццам упершыню, як пазірас нованароджаны? Знаў  
“нічога не ведаць і не разумець”... Можа, раптам уба-  
чым нешта такое, чаго нават іншыя ніколі не бачылі?  
Асабліва гэта карысна для нашага пакалення, зрок і  
слых якога быў траўмаваны “найперадовой ідэало-  
гіяй у сведзе”.

Гасподнія млыны мелюць маруліва, але надзейна.  
Магчыма, непрыметная за мітуснёю жыцця ціхая  
праца, якая здзяйсняеца ўглыбі нас, пераналадка  
свядомасці — і ёсць самас галоўнае, што зараз адбы-  
ваеца. Мы пачынаем спазнаваць свет не толькі розу-  
мам, але і целам, як тыя ж героі Кафкі.

...Нідаўна прачытала сцэнарый новага фільма Ра-  
мана Балаяна. Гэта будзе простая і пяшчотная гісто-  
рыва пра спагаду да ўсяго жывога, пра няздатнасць  
некаторых людзей да забойства — нават калі яго нібыта  
апраўдае справядлівая помста. Фільм пра таемнічы  
талент добра і бяздарную нудоту зла. Прачытала сцэ-  
нарый і ўсцешылася: мы пачынаем ачуньваць.

Знаёмца: аматары

НАРОДНАЕ МАСТАЦТВА

Ларыса Таірава

## РУКАВОРНАЕ ХАРАСТВО

Мабыць, няма такой жанчыны, перад якой  
бы не паўставала адвetchne пытанне: “Што  
апранудзь?”, асабліва калі гаворка ідзе пра  
паход у тэатр ці на які-небудзь званы вечар. Сучас-  
най жанчыне даволі цяжка зарыентавацца ў  
шматлікіх накірунках імклівай моды. Выбар ёсць,  
былі б толькі гроши. І для большасці жанчын ме-  
навіта грошай часцей за ўсё і не хапае.

Ніна Міхайлаўна Фядорчанка гэту проблему  
даўно вырашыла. Яна сама стварае для сябе адмысловыя  
ўборы. Яна сама сабе мадэльер, краўчыха і  
манекенічыца. Хтосьці пасцісне плячыма: ці маля  
ў нас жанчын, якія самі сябе апранаюць? Згодна  
— іх сапрауды шмат. Я таксама сёе-тое магу па-  
шыць, і даволі прыстойна. Але... Большаясць сама-  
дзейных краўчых аддаюць перавагу стандарту, ко-  
піям шырпратрэбу, імкнуща апранацца “як усе”.



А вось кожная мадэль Ніны Фядорчанкі — гэта сапраўдны мастацкі твор, які, як мне здаецца, варта экспанаваць і ў салоне моды, і на выставах, а по-тым змясціць у музей пад шкло.


Памятаю, аднойчы, некалькі гадоў таму назад, я выпадкова засірнула ў мастацкі салон, што на праспекце. І сярод мадэлляў адразу пазнала тое, што прапанавала на продаж Ніна Фядорчанка. Яркія, смелыя, вельмі арыгінальныя творы адразу кідаліся ў очы, уражвалі цудоўным, філігранным выкананнем, сапраўдным карабеўскім бліскам. Яны уражвалі, як удар моланкі. Неверагодна!.. Няўжо такое можна зрабіць?! Гэткасे ўбранне вартае толькі тытулаваных асобаў. Рэчы, зробленыя Н.Фядорчанкай, быццам пераносіць нас з будзённасці ў свет прыгажосці і мары. Пэўна, каб я была каралевай, то апраналася б толькі так...

У дзяцінстве для Ніны шыла яе маці. Бацька быў вайсковец. Сям'я была нябедная і самых розных дыхтоўных тканін хапала. А калі Ніна скончыла Белдзяржкансерваторыю (на класу фартэпіана), жыццё прымусіла яе пайсці на курсы кройкі і шыцця і пачаць самой ствараць свой гардероб. На той час імпартныя рэчы амаль што не даходзілі да пакупнікоў, а прадукцыя нашай лёгкой прымесловасці ніяк не могла задаволіць патрабаванын густ і прыроднае пачуццё прыгажосці маладой піяністкі. Ужо на курсах Н.Фядорчанка пачала мадэльваць. Літаральна з другога задання яна зрабіла сапраўдны шэдэўр (палто з падшыпількай). І так да сёняшняня дня: што ні реч, то шэдэўр.

Я бяруся сцвярджаць: раскрыцю гэтага другога яе прыроднага дару ў немалой ступені спрыяла музыка, якой прысвяціла яна сваё жыццё. Больш як двадцать гадоў Н.Фядорчанка выкладае фартэпіана ў Беларускім універсітэце культуры. На думку Ніны Міхайлаўны, пошуку музычнай формы, спасціжэнне логікі развіцця драматургіі таго ці іншага музычнага твора часам дапамагаюць ёй знайсці неабходны сілуэт канкрэтнага ўбору, вызначыць усе неабходныя дэталі, колеравыя спалучэнні так, каб кожная работа "загучала", зазяля.

Ніне Фядорчанка падабаецца працуваць са сваімі студэнтамі, яна бачыць, як дзякуючы музыцы ў іх душы ўваходзіць гармонія пачуцця і як свецяцца іх твары... Зрэшты, мадэльванне, як і музычная педагогіка, патрабуе ўнутранай сабранасці, засяроджанасці, творчага натхнення, калі днімі, нават месяцамі ў пакутах і сумненнях даводзіцца шукаць не паўторнае аблічча кожнай рэчы. Затое якое гэта шчасце, якая асалода бачыць, як створаны тваймі рукамі вячэрні ўбор ператварае жанчыну ў багіню!

Мадэлі Ніны Фядорчанкі неаднойчы экспанаваліся на самых розных выставах (у тым ліку і персанальных). І кожны раз калекцыі яе адзення збіралі на тоўстыя захопленыя гледачоў. У арганізацыі выступу Ніне Фядорчанка дапамагаюць супрацоўнікі Дома народнай творчасці, яе запрашалі ўдзельнічаць у выставе "Інтэрдизайн". Не маючы спецыяльнай адукацыі ў галіне канструявання адзення, пачаўшы, што называецца, з нуля, Ніна Фядорчанка дасягнула вышыні прафесіяналізму. Неспакойны па сваёй натуры чалавек, яна не можа стаяць на месцы і быць задаволенай дасягнутым. Штодзённая, карпатлівая праца і пастаянны пошук, на мой погляд, вывелі яе ў ранг сапраўдных күцюре, вартых уласнага салона. Кожны мастак марыць пра майстэрню, кожны мадэльер — пра ўласны салон. Цяпер Ніна Фядорчанка працуе пераважна з вельмі дарагімі тканінамі. А я памятаю адну сукенку, пашытую ёю літаральна з "драпдзяружкі" ў шырокую



чорную палоску. Здавалася, такую тканіну ўвогуле немагчыма прыстасаваць для сукенкі. А Ніна Міхайлаўна здолела разгадаць сакрэт малюнка і сабраць гэты палоскі так, што реч набыла нечаканае, свежае гучанне. У яе руках калапыны якіх-небудзь штаноў могуць пераўтварыцца ў рукавы кашулі, а некалькі трыватажных джэмпераў прымітыўнага пакрою — у шыкоўны кардыган.

Ніна Фядорчанку можна лічыць спецыялістам па вячэрніх уборах. Па асабістаму прызнанию Ніны Міхайлаўны, нават калі яна пачынае шыць звычайную кашуплю для дачы, у канчатковым выніку ўсё роўна атрымліваеца шыкоўны вячэрні ўбор. У адным ансамблі могуць сусідаваць скора і празрыстая тканіна "ў дзірачкі" (накшталт цюлю), кавалачкі футра і шаўковыя ланцужкі. І ўсё гэта злівецца ў непаўторнае гарманічнае адзінства. У творах Ніны Фядорчанкі адчуваюцца талент, неверагодная смеласць, багатая фантазія і безумоўныя професіяналізм і майстэрства.

Кожная яе рукаворная реч ідзе са знакам "супер": суперпрыгожая, супермодная, суперстыльная. Але за ўсім гэтым харством — штодённая, карпатлівая праца. Здавалася б, дзеля чаго? Дзеля сябе самой і дзеля кожнага з нас. Каб можна было аднойчы ахнучы ад захаплення і зразумець, што не толькі нашае адзенне, але і нашая псеходзягія, нашае жыцце могуць і павінны быць лепшымі. **M**

Ніна Фядорчанка.  
Сярод сваіх мадэляў.



## ТЭАТР

### Барыс Бур'ян

## ПРАХАРСТВО, ЯКОЕ ЎЗРУШАЕ

Помню, як дзівіла... Не, больш чым дзівіла — абдужала міжвольную ўсмешку тое суседства. Бывала, шпацируюць яны дзесь уздоўж агароджы Батанічнага або прысядуць на лаўцы ля булькатлівага фантана "Лебедзь і амур"...

Аднаго, таго, што звычайна трываеца ў святочна-шумлівой манеры, апранутага аж карнавальнай кілка, гожа-звабнага веселуна з горда ўскінутай сярэбрана-ссівелай галавой, — таго ведае ці не "увесь Мінск". Як жа — Армен Грыгар'ян! Галоўны мастак у Купалаўскім... А вось другі... Каржакаваты. Маўкліва-сціснутыя губы. У вачах прыхаваны дабратлівы агэньчык. Задуменны. Больш у самога сябе заглыблены... Гэты — хто? Мо які падмайстрадэкаратор? От, размалёўвае павільёны ды заднікі па эскізах маэстра. Або вучань? Зрэдку пачынае нешта рапушча абявшчаць, узмахвае рукоj, круціць галавой, выказываючы яўную нязгоду са славутасцю, — і гэта не падобна да вучнёўскай нясмеласці. Хоць побач з вясёлкавай імпазантнісцю мэтра ён выглядае знарочыста будзённым, здагадваючыся: хлопец не з пухлівага дзесяткта.

Творчае жыцце на тэатры. Барыса Герлавана важка пацвярджаes ранейшае маё ўражанне-вердыкт. Трыццаць пяць гадоў ён руліў ўзбагачае сучаснае сцэнаграфічнае мастацтва. Да піліўкі. Патрабавальны. Смелы дэкаратор. Самабытны валадар сцэнічнай прасторы. Знайдуць дойлідства, што ішчыре ў трохсценнай каробцы па той бок рампы. Тонкі майстар каларыстычных фарбаў і графічнай размалёўкі таго, што завецца люстрамі сцэны. Стваральнік маўклівага візуальнага аблічча тэатральнага відовішча, якое захапляе гледача. Мабыць, спачатку я не выпадкова ледзь не называў Б.Герлавана падмайстрам дэкараторам. Бо і дэбютаваў ён так, што на афішах пазначалі: "Мастацкае афармленне А.Грыгар'янца і..." О, гэны меў гучныя тытулы — дышламант, дзеяч, кавалер ордэна... А вось тое "і" — такое крыйданае! Быццам пасля будзе найменне асістэнта або мастака-выканайцы, што размалёўвае заднікі ды майстру макеты паводле эскізаў мэтра. І прозвішча дзіўнаватае — Герлаван. Але ставіў невядомас пакуль прозвішча галоўны мастак тэатра побач са сваім уласным, калі стваралася сцэнаграфія арыгінальных спектакляў. І вымагалі яны не "вучнёўскага малявання ды майстравання", а саўдзелу. "Зыбучыя пляскі". "Высклік багам". "Людзі на балоце". Не забаве ўжо нікога з тэатралаў не дзівіла тое прозвішча, а змест "і" — Б.Герлаван самастойна выпускае цікавыя работы, у якіх мы адчулу новую ноту ў сцэнаграфічных мелодыях на купалаўскіх падмостках.

"Нота"... "мелодыя"... Ці не памылка гэта — адзначаць нейкую музичную спеўнасць у жывапісным роспісе і ў архітэктурных збудаваннях, узвядзеных у трох вымэрэннях сцэны? Размалёванас палатно. Лесвічныя маршы. Рознапавярховыя пляцоўкі з ажурнымі аркамі або з турэмнымі скляпеннямі... Дошкі, фанера, палатно ды яшчэ арматура — вось і ўвесь арсенал мастака-афарміцеля. Плюс асвятленне — снапы святла, стракаты серпантін "юпітэр", зачынненне, прамень "пісталетны"...

Чаму ж тады я чую... Так-так, чую, як Барыс Герлаван кажа нешта здатнае абпаліць мяне і маё ўяўленне... Пра нялюдскую няўдзячнасць ней-